

ЗВЯЗДА

Орган ЦК і МК КП(б)Б, ЦВК і СНК БССР

№ 221 (5595)
СУБОТА
26
ВЕРАСНЯ
1938 г.
Год выдання XX

СЁННЯ ў НУМАРЫ

Выдатны аўтапрабег савецкіх жанчын: І. Турэцкі, С. Галін — Слаўнае племя; І. Раіцкая — Валкі вольны; А. Вінаградца — Буду маёй трымаць рулі; Е. Піскунова — Комсамолкі аўтапрабегу; І. Садава — Машыны ў выдатным стане; С. Чарнік — Дзень у Кара-Кумях.
За рубяжом: Японскі лосонт заняў важнейшыя раёны Шанхая. На пленуме Лігі Нацый. Ваенна-фашысцкі мяцеж у Іспаніі.

ЗА ВЫСОКІ ўРАДЖАЙ БУДУЧАГА ГОДА

Напярэдадні вясняныя Сталіным ішоў ордэнаосцы, стыхаючы сельскай гаспадаркі і ўся зноўная маса калгаснікаў па-большэвіцку ўзяліся за ажыццяўленне ўказанняў правадзіра народаў, мудрага Сталіна аб тым, што: «...мы маем усё ўмовы, неабходныя для таго, каб дабіцца ў бліжэйшым будучым штогодняй вытворчасці зярна ў размеры 7—8 мільярадаў пудоў».

Наперакор неспрыячаму для росту ўраджаю надвор'ю, нашы калгасы здымаюць высокі ўраджай. Напярэдадні зрабілі аднаго гектара да 30 понтнераў зярна, 300 цэнтнераў бульбы. У калгасе імя Дзержынскага, Чавускага раёна з аднаго гектара атрымліваюць 12 цэнтнераў пшанкі. З Барысаўскага, Баўруйскага і раду іншых раёнаў паступаюць весткі аб высокім ураджай бульбы і іншых культур.

Працаючымі калгаснікам вясня адказнае багатым ураджам. Баўруйска прырода разарала-б аднаго гектара, пакульна-б яго без хлеба. Не то зарна. Арганізаванае ў калгасі, узброеныя сталінінскімі стругамі калгаснага жыцця салалства цвёрдым поступам ідзе да намячанай мудры Сталіным мэты, да высокіх ураджаю сваіх палёў.

Здымаючы добры ўраджай гэтага года, ні ў якім разе не змагаюцца аб ураджай будучага года. Партыя Леніна—Сталіна нас вучыць не супакоўвацца на дасягнутым. Тое, што добра сёння, недастаткова для заўтрашняга. Ураджайнасць гэтага года патрабуе не толькі замацавання, але і на многа ўзрасць у будучым годзе. А для гэтага ўжо сёння трэба рабіць што толькі магчыма для ўзвышэння ўраджаю ў будучым годзе.

Пачаснае месца ў барацьбе за высокі ўраджай належыць забяспечанню ворыву. Дарэкаўны план уладку зялёнага з'яўлення абавязковым і падлягае безагварачнаму выкананню кожным раёнам, кожным калгасам. Прычым, патрабуе не наогул зялёнага, а зялёнага рэчыва, што па лістападзкім зялёнае калгасам здымаюць ураджай на 20—30 проц. менш, чым на зялёнае вераснёўскім.

Для выканання плана зялёнага ворыва ў нас ёсць усё ўмовы. Кліматычныя ўмовы гэтага года, пры-вядзены да рэальнай уборкі ўраджаю верасня, дазваляюць і ў жніўні месяцы рэагаванне зсавае ворыва іржэшка на зіму. Калгасы ўзброены дастатковай колькасцю тэхнічных сродкаў, маюць дастаткова цагавай сілы. І самае важнае, гэта наяўнасць вялікай колькасці МТС, узброеных сучаснай тэхнікай. Да таго ж нашы МТС сёння атрымаў магчымасць падмацавання ў выглядзе пераважнага трактараў «Сталіна».

І вось наперад усім гэтым магчымасцям удзяць зялёнае зравацца. Закачываецца верасень, а план зялёнага ворыва рэспублікай выканан толькі на 33,6 проц. Асабліва вялікая небяспека крыецца ў тым, што мы не маем нарастання тэмпаў у выкананні плана. За прапалісную паліцэўку, з 10 па 15 верасня, выкананне плана ўзрасла на 6 проц., за апошнюю паліцэўку — на 6,3 проц.

Яшчэ сумнейшы малюнак у асобных раёнах. Ёсць раён за апошнюю паліцэўку змог «дабіцца» прастоты зялёнага ворыва на 0,5 проц. і мае 7,3 проц. выканання плана. Сувяшчальны раён за тую-ж паліцэўку ўзрасла на 0,4 проц. і

мае 7,5 проц. выканання плана зялёнага. Такім-жа, з дазволу сказаць тэмпа рухаюцца Рэчынскі раён — 12 проц., Міраўскі — 13,3 проц., Лёўнінскі — 15,1 проц., Смалевічскі — 21,5 проц., Чарынаўскі — 26,8 проц.

І толькі Люблінскі, Чырвонаслабодскі і Камарынскі раёны ў выкананні плана зялёнага ворыва маюць больш-менш звычальнае становішча.

Такому непаўшчальнаму адставанню ў важнейшай гаспадарча-наліччай кампаніі няма ніякага апраўдання, а ёсць адно тлумачэнне — адсутнасць належнай увагі зялёнаму ворыву, неразумнае вялікай ролі зялёнага ў фарміраванні ўраджаю. Усё гэта гаворыць аб палітычнай неахайнасці некаторых кіраўнікоў.

У калгасе «Новае жыццё» Смалевічскага раёна яшчэ не ўзята больш 400 гектараў зялёнага. Старшыня гэтага калгаса тав. Сацуц, ёнжа, да рэчы, і партгор сельскагаспадарчай партарганізацыі, зялёнае ворыва адкладвае на самую апошнюю чаргу. Калгас «Чырвоны партызан» і «3-ці рашаючы», Баўруйскага раёна не прыступілі да фарміравання зялёнага, спадзяючыся, што гэту работу выканае МТС. І не скараджаюць на зялёным ворыве копей.

Адна з асобных прычын адставання рэспубліка на зялёнаму ворыву заключаецца ў недапушчальна дрэннай рабоце МТС, якія абавязаны ўзараць паўмільяна гектараў зялёнага — больш 30 проц. усёй плошчы, падлягаючай уладку на зялёнага. Да гэтага часу МТС выканалі свой план толькі на 5,5 проц.

Адной з асобных прычын дрэннай работы МТС з'яўляецца неўвага і скарыстанне сучаснай тэхнікі. Іскавай ілюстрацыя гэтага няўважна з'яўляецца непаўшчальна дрэнная работа трактараў «ЧТЗ». Большэвіцкая МТС Менскага раёна план для сваіх «ЧТЗ» выканала толькі на 24,7 проц., Смалевічская — на 14,6 проц., Чарынаўская — 34,1 проц., Асвейская — 9,6 проц., Віцебская — 11,4 проц., Клімавіцкая — 13,4 проц., Сенненская — 15,2 проц.

Магутныя шматсільныя «Сталіны» ўзброеныя столькі-ж, а бывае і менш калёнага трактара «ЧТЗ». Ордэнаосца трактарыста Паша Ковардан, узараўшы трактарам «ЧТЗ» 2.450 гектараў, у пэсьме да трактарыстаў піша:

«Тое, чаго дабілася я, маладая мучанка названа-трактарыста, пад сілу любові з вас. Але далей яшчэ не ўсе валіціны «ЧТЗ» працуюць добра, не ўсе навучыліся па-стала-наўсмыслена скарыставаць трактар, у прыватнасці працаваць на трэціх хуткасці».

Гэтыя словы знатнай трактарыстаў кілкам адносіцца да нашых МТС, якія яшчэ не навучыліся добра скарыставаць трактары «ЧТЗ».

Але ёсць і ў нашай рэспубліцы трактарысты, што паказваюць вядоўныя ўзоры работы на трактарах МТС. Трактарыст Таневіцкі на трактарах «ЧТЗ» выпрацаваў 2000 гектараў і абавязваў да канца сезона апрацаваць яшчэ не менш 500 гектараў. Лягане Алейчыка трактарыста той-жа МТС тав. Балацэвіч. Кожны калёна трактар Таневіцкі на МТС выпрацаваў у сярнін на 520 гектараў. У выніку гэта стыха-наўскай работы таневіцкіх трактарыстаў план па зялёна МТС выканала ўжо на 90 проц.

Пыткаў Таневіцкі МТС развівае ўсялякія размовы аб неахайнасці сваячасова выкананні плана зялёнага ворыва.

План уладку зялёнага павінен быць выканан і выканан у тэрмін, вызначаны партыяй і ўрадам.

У заключэнне тав. Галадзе вы-ступіў з прамовай, у якой адзначыў вялікае значэнне жаночага аўта-прабегу, важнасць праробленай у шляху работы па паліцэўкаў праекту сталінскай Канстытуцыі. Тав. Галадзе паказваў узорны пра-бегу за прыезд у БССР.

Цэла развітаўшыся з узорнымі пра-бегу, тав. Галадзе пажадаў ішчэ шчаслівага і добрага заканчэння вялікага маршрута. Сустрэча заканчывалася бурнымі прывітанымі воклічамі ў гонар комуністычнай партыі і вялікага правадзіра наро-даў тав. Сталіна.



Манастыям дэаром Паркавафіна СССР аробана бронзавыя медалі ў адбытні І. В. Сталіна, Варшаўскай работы мастава І. Янз Пясер арміявала 25 кілі-метраў у дыметраў. НА ЗДЫМКУ: лілівы бок медалі а адбыткі І. В. Сталіна. Фото Вінера (ОФ).

Удзельнікі мітынга на стадыёне «Дынамо» — вялікаму правадыру народаў таварышу СТАЛІНУ

Мы, працоўны Масквы — ста-дцыі нашай вялікай радзімы, са-браўшыся на мітынг салідарнасці з гераічным іспанскім народам, які смагаюцца змаганьне за свабодную дэмакратычную іспанскую рэспубліку, — шлем Вам, нашаму бачы, настаўніку і правадыру, натхніцелю вялікіх перамог сацыялізма, пал-нае прывітанне.

У гэтым ліліманнавай пал-рыхоты фашыстаў да ваіны, у абстаноўцы фашысцкага тэрору і краіныга абшчынін рабочага клас-а ў краіне фашызма, мы, пра-цоўны вялікай іспанскай Совету, упэўнена будзем пад Вашым му-дрым кіраўніцтвам ішчаслівае і ра-даснае жыццё, умцоўваем гаспа-дарку і абаронку магчымасці наш-шай радзімы. Мы ішчаслівы, што наш народ, пад кіраўніцтвам вя-лікай партыі Леніна—Сталіна, даўно ўжо перамаў цяжкіх выпрабаванні грамадзянскай ваіны, разграміўшы пад Вашым непародным бачыем кіраўніцтвам палчыны Дзевініных, Юдэнічаў, Врангелю і іншых бе-лых генералаў—сталую контррэ-валюцыю, і незаўсёды разбіў аковы на-піталістычнага рабства і ўсіх ура-даў народу, пасягаўшы на адна-ўленне капіталізма. Наш народ, пад Вашым, таварыш Сталін, геніяльным кіраўніцтвам, разбіў і разбівае апошнія астатні контррэвалюцы-іны трацісцка-зіноўеўскія зырад-кі, якія хацелі аднавіць капіталі-зм і панаванне капіталістаў і па-мешчыкаў у нашай краіне. Мы ўсе, як адзін, рашуча заявілі, што не б'юцца таму, аб чым мары-лі і марыць контррэвалюцыяныя трацісцка-зіноўеўскія баняты і іх гаспадары з фашысцкага Гастэра. Мы знішчылі і развалілі любога ба-да, які ўзмаўвае пасягнуць на зава-данні сацыялізма, на нашу вялікую сацыялістычную радзіму.

Мы і нашы дзеці бясонца ішча-лівы, што жыць зарэз у такой квіт-неючай, магутнай, свабоднай кра-іне, дзе та вольна радзіць чала-век. Наперад народы Саюза ССР на ўсіх мовях у сазнанні і по-нях праслаўляюць сваю краіну і ле-вялікага правадзіра—Сталіна, у армуванні шалючых у сваёй зло-бай і лютай нянавісці да нас фа-шысцкіх ізувераў, падлых правана-тараў і падпальшчыкаў ваіны, ся-род будучыхых хвалі зямлянічных і палітычных патрасенняў у капі-талістычным свеце непрыступным уцёсам стаіць наша магутная, ра-дасная, бязмежна любімая радзіма. Ножны дзень прыносіць нам усё но-выя і новыя перамогі, які рэзуль-тат гераічных падвёгаў людзей, са-

граціх Вашым бачынаўскім кілі-патам і Іх ілюбу да Іх. Нашы горады сонны — ліччыкі, якія па-біваюць рэкорд за рэкордам, нашы танкісты і паводнікі, якія павы-ваюць чуды вышчасці і ўпа-данні тэхнікі, нашы пагранічнікі, якія адбываюць усю працу ўра-га, наша непаромная Чырвоная Ар-мія, сталынінскі альян гатовая ар-бушцыца на ворага, які змывае нашыя козы ў Нюрнбергах і іншых фашысцкіх цэнтрах, калі ён пра-бывае напас на нас, — усё гэта рэзультат Вашага магутнага му-драга вадзіцтва, рэзультат вялікіх пе-рамог, якія дасягнуты іспанскім па-д Вашым кіраўніцтвам.

Пад кіраўніцтвам нашай кому-ністычнай партыі, пад Вашым, та-варыш Сталін, кіраўніцтвам мы да-білі ішчаслівага радаснага жыцця. У нас няма трыкоў за заўтрашні дзень, мы матэрыяльна забяспечы-ны, нашы дзеці абуваюцца ў вы-датных шкколах, працуюць, пабудавы-ны саветскія ўладды. Мы, ішча-лівы сыны і дачкі выдатнай радзімы сацыялізма, не можам рэадунава-ць глядзець на барацьбу нашых іспа-нскіх братоў і сёстраў, якія гераі-чна змагаюцца супроць зыяралага фа-шызма. Мы працягваем ішчэ бра-цкую дапамогу — збіраем срэды для пасылкі харчу і прадуктаў.

Дарагі Іосіф Вісар'янічы! Ко-мны з нас нясе ў сваёй сэрцы гара-чы полым бязмежнай любві да Вас — нашага прыцяцеля, бачы, правадзіра і настаўніка.

Сабраўшыся сёння, мы хацелі-б яшчэ раз выказаць Вам гэта і сша-за: не толькі мы, але і ўсе на-роды нашай неамяснай ішчаслівай радзімы, ад высокіх гор Закаўказ-скага да берагоў Ледавітага аціна, ад заходніх грані краіны да берагоў Ціхага аціна, згугтаваны яч нінолі ў ішчэнінны да новых, яшчэ больш вялікіх падвёгаў і перамог.

Няма ў свеце такой сілы, якая магла-б спыніць наш пераможны рух наперад.

Нам не страшны ніякі вораг, та-му, што мы змагаемся перд вадзі-цтвам вялікай партыі Леніна—Сталіна, таму што нас яшчэ не Вы, вялікі народы СССР і пры-чыначы усю свету. Мы больш чым калі-небудзь упэўнены ў стаіх сілах пад Вашым мудрым вадзіцтвам.

Прыміце, таварыш Сталін, наша палнае прывітанне, нашу бязмежную любві да Вас, якой напоўнены сэр-цы мільянаў і мільянаў.

Нашай жыць наш родны, наш вя-лікі правадыр і настаўнік тэарыш Сталін!

За права нясення ганаровай сталінскай вахты

Пісьмо пагранічнай заставы імя тав. Ежова, НКУС да ўсёй пагранічнай аховы і да ўсіх працоўных ордэнаоснай Беларусі

На рубяжы двух стыхаў, па гра-ніцы нашай сацыялістычнай дзяр-жавы рабочы і сялян, мы, байцы-пагранічнікі, партыяны і не-партыяны большэвікі заставы імя тав. Ежова, рыхтуем сустрэць з но-вымі перамагамі ў ахове граніцы, у багвай і палітычнай падрыхтоўцы VIII налівычайны Усеаюны а'ед Совету, які заперэдаць найваж-ны документ ўсёй эпохы — Сталі-нскую Канстытуцыю.

Народы нашай сацыялістычнай радзімы, пад мудрым кіраўніцтвам вялікага Сталіна, бачымы агураван-нымі ралымі, жаласным поступам мільянаў, гераічна творачы новыя, свежыя і радаснае жыццё, ідуць на-сустрэчу XIX галавіне Вялікай про-дэтарскай рэвалюцыі і VIII налівы-чайнаму а'яду Совету СССР.

Праз лясы, паці і рэкі, праз ба-доты і горы, праз сонтні і тысячы кіламетраў адлятае да граніцы ма-гутная песня мільянаў будаўнічых сацыялізма. Былыя рабочы і калгас-нікі, настаўнікі і інжынер, чырвонаар-мейцы і акадэмік, яе ўся краіна: Жыццё вяселае, жыццё ішча-лівае, жыццё радаснае.

Магутныя хвалі гэтай перамо-жай пэсі разнісца па ўсёй свеце. Нашы суветыка-гістарычныя пера-могі, запісаныя ў Сталінскай Кан-стытуцыі, не даюць пакое ўсім ворагам сацыялізма, алобшчывым фашы-стам. Падрыхтоўкай контррэвалю-цыянай ваіны і нападам на наш

радзіму яны думают спыніць пе-раможнае шэсце сацыялізма і наліць армію капіталістычнага рабства ча-плечы народаў СССР. Усе мы на-тхнены адной мыслію, выказанай першым маршалам Советскага Саю-за, Варашылыным, бліжэйшым са-ратнікам вялікага Сталіна: «У нас ёсць алян намер, аля прэдава во-ля, што калі вораг нападе на Со-ветскую Украіну, на Советскую Бе-ларусь або на ішчую частку Саюза, мы не толькі не пусцім ворага ў межы нашай радзімы, але будзем біць яго на той тэрыторыі, адкуль ён прышоў».

Незалежны і велікі перамогі Со-ветскай краіны, але прыгожае сёна абдае нам яшчэ больш прыгожае заўтра. Уперадзе свет, радасць і шчасце барацьбы і новых вялікіх перамог.

Крыўвае і печалавечымі пакутамі лешных людзей нашай радзімы за-важана наша радаснае і ішчаслівае жыццё і свабое ішчаснае мы не ад-дадзім нікому.

Рыхтуемца да ўрачыстага дня за-вядзэння Сталінскай Канстыту-цыі СССР, мы пачалі саборніцтва на лешнага байна і камандзіра — пагранічыка-стыханаўца за выш-шым выдатным павазальнічкім са-бавой і палітычнай падрыхтоўкі і культурна-масавай работы з тым, каб самія лешны, самія бачымы, самія выпрабаваны партыяны і

непартыяны большэвікі заставы ў дзень адкрыцця VIII а'езда Совету СССР вышлі на баявую сталінскую вахту.

Мы зварачаемся да ўсіх паграні-чыкаў і да ўсіх працоўных ордэнаос-най Беларусі — укалоўнае ў ба-рацьбу за баявую ганаровую сталін-скую вахту!

Няхай у гэты дзень гудзі і сіра-выя фабрыкі і завады, магутны гул варытатэў і матораў, кіруемых леш-нымі людзьмі ордэнаоснай Белару-сі, вадзіцы пільных вартавы на граніцы і ішчых пастах узаўшча ўвесь магутнай сімфоніяй любві, ад-давані і ўдзячнасці мільянаў буд-аўнічых сацыялізма да таго, хто стварыў новае жыццё, хто кі бачы-ка клопаціцца аб кожным чалавеку, да таго, хто выдзе нас ад перамогі да перамогі! — К комуляму, — да роднага, любмага Сталіна.

Разгорнем барацьбу за права ня-сення ганаровай сталінскай вахты! Наможны рады стыханаўцаў са-цыялістычнага будаўніцтва і абаро-ны нашай любімай радзімы!

Сустрэнем VIII а'ед Совету СССР сонтнымі і тысячамі новых пе-рамог на ўсіх участках сацыялі-стычнай будоўні!

Нашай жыць наша вялікая не-пэрмажная радзіма! Нашай жыць магутная большэві-цкая партыя! Нашай жыць наш родны і любімы вялікі Сталін!

МЫ ПЕРАМОЖАМ!

Артыкул Даларэ Ібаруры (Пасіянары) для «Правды» (Перадэ з Мадрыда па тэлеграфу)

З першага дня барацьбы іспанскі народ быў уцяўнен у сваёй перамо-зе над цёмнымі сіламі, якія ўза-бодзілі алобшчываць, прычэпачы-нараў і мінулы, што парабачыце-на і ўвядзены ў будучыні. Гэтыя сілы фоніліся, каб наліжыць на народ галабнае яра фашызма.

Мы іх перамажам! — так сша-заў народ, пачынаючы барацьбу ў першы дзень мясяца.

Мы іх перамажам! — так га-варыць дусам, так ахураць сэрцы. Дарослы і дзеці, жанчыны, ста-рыкі, якія памятаюць аб кінутых бітвах з рэакцыяй, народная млі-цыя, усё рэспубліканскае сілы аля-і-цы ў адным парыву, а адной упэ-ўненасці.

— Яны не прыдуць! Кожны ўладу ў гэту барацьбу ўсю сваю душу. Не забудзьце — мы-ж пачыналі бітву без аброі, таму што здрацілі перададзі напярэдадзі мя-сяца ўсё аброю нашым ворагам.

Не азнакоўвацца ў гэты дні ў Іспаніі, пажэ, не магчыма ўвільч сабе ўсю ступень гераізма нашага народу.

Матэры не плакалі, праважачы сваіх дзяцей, якія ішлі, каб су-стрэцца са смерцю. Жанчыны па-трабавалі ад мужчын абраць хабрасці. Іны палічылі за ашчэ-пальце ўваваць гераюў, чым жокам трыоў.

І ў гэтай страшаннай барацьбе, калі людзі, іхучы ў бой без віна-вак чакалі, пакуць зброя выпадзе з аслабых рук паўшага тавары-ста, калі жанчыны, закрывшы во-чы мужам у шпітэлях, аддалі дзяцей на палічэванне і ўхадзілі з калонай, калі ішчыя жанчыны бе-раглі і захавалі пакінутых дзя-цей і сваіх уласных, — усё млі на міжнародную салідарнасці і да-памогу.

Але дні ішці, і запачога ад бур-жуазных дэмакратыяў не прыгожадзі, хоць мы вядом смаротную схва-т-

ту з міжнародным фоншэмам, у-а-броеным да зубоў і пагражаючым дэмакратыяў па ўсім свеце. Мома-ляды мы не бачылі дапамогі ў ба-рацьбе, ад якой часткова залежала бліжэйшае будучае ўсёй Еўропы і магчымасці захавання міру. У гэты момант, калі ўжо сталі вы-чэрпывацца не толькі бачыны пры-сылкі, але і прадукты харчавання, правакатары прабавалі паселі су-тупленне ў нашых ралдах.

Імента ў гэты час падарэна да-памога ад краіны, далейай ад нас географічна, але бліжэй нам, як састра: ад Советскай краіны.

— Советскія браты не пакідаюць нас у бядзе, — так уклікаюць байцы на фронце і іх сем'і ў тыле... У парыве захвалення і ўдзячнасці яны паўтаралі ўсім, хто сумя-ваўся ў магчымасці перамогі: — У нас будзе дастаткова хлеба. Нашы дзеці атрымаюць малака. Нашы бай-цы падмацоўваць літым кавалкам мяса, таму што жанчыны Советскага Саюза клопаціцца аб нас!

Сестры з краіны сацыялізма! Усе вы, таварышы, якія пад кіраў-ніцтвам вялікага і любмага тава-рыша Сталіна, перамажыце ўсе не-бяспекі і труднасці, стварылі са-цыялістычнае грамадства, — вышы прыяцелі, працоўны Іспаніі, якія вядуць барацьбу супроць фашызма, ішчэць вам палкае, уцячнае пры-вітанне!

Убодзэраны вашай дапамогай, ге-раічны іспанскі народ заўпаўдзе вас, што не ўпадзе духам у гэтай ба-рацьбе. Фашызм не прыварэцца, мы ацэмаем і ацінем яго!

Упэўненасці з гэтым падтрымлі-ваецца свадомасцю, што мы не ад-зіночкі, што існуе вы, советскія жанчыны. Наша барацьба акрапне, і адцяныя атакі ворага разаб'юцца аб стаўбную сілы народнага адзі-ства.

ДАЛАРЭС ІБАРУРЫ, (Пасіянары).

ВАЕННА-ФАШЫСЦКІ МЯЦЕЖ У ІСПАНІІ

Рашучы манеўр рэспубліканскага ваеннага камандавання. Адступленне мяцежнікаў у раёне Талавера

МАДРЫД, 25 верасня. (БЕЛТА). Іспанскае галаграфічнае агенства Фа-бра пааведама: «Ваенныя апералі рэспубліканскіх войск супроць мя-цежнікаў развіваюцца нармальна, у адпаведнасці з планам, напярэдне распрацаваным рэспубліканскім ка-мандаваннем. На фронце па Талаве-ра, у даліне рэчкі Альбарэ, дзе зна-ходзіцца адна з важнейшых гіра-аэлектрастанцый Іспаніі, учора былі адкрыты Іспаніі, і рэчка заціла ўсёе раён. Гэтым самым было а-бразана аступленне калоны мяцеж-нікаў пад камандаваннем генерала Ягуэ, якія хадзіліца ў гэтым раёне.

Зноў першы вестак, атрыма-ны ў Мадрыда, маюць такі блы за-спігнуты азнакучу бунным патокам вады, рабнота халыштунна па рэч-нічцу, на якому перасоўваліся мя-цежнікі. Велікая колькасць ваен-нага снабжэння была атопленна, мноства ішчэжнікаў ацінула. Та-ктычная апералія вялікага размаху па-рапейшаму развіваецца агода плава ваеннага млітэрства».

—

ЛОНДАН, 25 верасня. (БЕЛТА). Агенства Рэйтар перадае з Мадрыда аб рэзультатах праведзенага ўра-ваўні войскам заціплення даліны рэчкі Альбарэ. Учора і 23 верасня з рэзервуара, які жыўчы сілавыя станцыі Тэмбю за 40 кіламетраў на поўнач ад Мадрыда, было выпу-шчана два з паловай мільёны тон вады. У патоку, які рынуўся ў да-ліну, паганула многа мяцежнікаў. Затоплены ваенныя матэрыялы. У мадрыскай афіцыйных колах указваюць, што мяцежнікі былі вымушаны аступіць і што ўра-ваўні войск прасуціліся на 32 кі-ламы ад дасягнуці Талавера.

Рашучы манеўр пільных было прынята на ваенным саеве. Пры калоны ўраваўні войск прадрыв-налі наступленне на пазіцыі мя-цежнікаў з поўначы, усходу і паўднёвага заходу. Указваюць, што ў рэзультаце паводкі калона мя-цежнікаў, якія праасоўваліся ў на-прамку на Талада, была адрэзана і вымушана аступіцца. Учора гэту калона была атопвана з трох бакоў ураваўні войскам.

Мадрыскае карэспандэнт «Дейлі тэлеграф», які суправаджаў на-ступачы ўраваўні войск, указвае, што яны сустрэлі толькі невялікае супраціўленне. К поўдню ўраваўні войск палібіліся ад Мадрыда. Ура-ваўні артылерыя гомаша аб-стэрэвала Мадэду, аднак, ашчэць мяцежнікі адказалі слабым агнём. Ураваўні войск занялі Нісмонда і прадаўжаюць наступленне на Маке-ду.

Запас стыхаеца паграза для ат-рады мяцежнікаў у Тарыхосе, па-колькі яны ізаліваны ад асобных часткі мяцежнікаў, якія знаходзіцца ў Талавера.

<

ВЫДАТНЫ АУТАПРАБЕГ СОВЕЦКІХ ЖАНЧЫН



Анастасія Петруна Волкава — камандор машацка аўтапрабегу.

КОМСАМОЛКІ АУТАПРАБЕГУ

Лепшыя стаханавікі аўтабас і прадпрыемстваў Масквы, Ленінграда, Горкага, энергічныя, моцныя ўпеўнена павялі свае машыны ў далёкі шлях, каб даказаць навукай вырастае савецкая жанчына, на што здольны комсамолкі.

Машыны горкаўскіх комсамолак — лепшыя ў калоне. Машыны астатніх комсамолак стаіць не ніжэй, чым на другім месцы. Дружна і добра працуюць комсамолкі. Аўтамабілі чыстыя, блішчаць. Калі трэба, дапамагаюць адна адной. Ведаюць: нельга спазніцца.

Працягваючы да нашай неспынай, вялікай радзімы, мы бачым выдатных дзяўчат — комсамолак, іх рост і работу. Падоўгу гутарылі, дзяліліся вопытам. У далёкім Казахстане, у г. Цеміры сакратаром райкома ЛКСМ працуе маладая 19-гадовая жэўдэнка-казаўка Раз Джамірава. Яна кіруе вялікай арганізацыяй. Сустрэліся мы там з актывам комсамолак. Дружна і цёпла праходзіла гутарка.

Мы прыносім гарачую падакву вялікай камуністычнай партыі, правадзі і настаўніку, роднаму таварышу Сталіну за тое прыгожае, шчаслівае жыццё, якое ён нам даў.

Е. ПІСКУНОВА, камандор калоны аўтапрабегу.



Е. А. Піскунова — камсамольскі арганізатар аўтапрабегу, інжынер-машынабудаўніца.

МАШЫНЫ У ВЫДАТНЫМ СТАНЕ

Мы робім наш прабег не па новых аўтамабілях, а на прапрапрапраўных ужо не адну тысячу кілометраў. Цяпер калі пройдзена ўжо амаль 9.000 кілометраў і самыя цяжкія ўчасткі заду, мы можам сказаць, што нашы савецкія жанчыны, савецкія дзяўчаты звыклі на вялікія поўныя, што мы можам перамагчы і не такія трудныя. Божа, на гэтым шляху было не аднаго ўдзелу выключна жанчыны, пачынаючы ад камандора і заканчваючы кіраўніцамі і журналістамі.

Але труднасці нас не нахалоўкі. Мы іх толькі ўлічвалі для таго, каб лепш падрыхтавацца да прабегу. Цяпер, калі пройдзена ўжо амаль 9.000 кілометраў і самыя цяжкія ўчасткі заду, мы можам сказаць, што нашы савецкія жанчыны, савецкія дзяўчаты звыклі на вялікія поўныя, што мы можам перамагчы і не такія трудныя.

Божа, на гэтым шляху было не аднаго ўдзелу выключна жанчыны, пачынаючы ад камандора і заканчваючы кіраўніцамі і журналістамі.

Але труднасці нас не нахалоўкі. Мы іх толькі ўлічвалі для таго, каб лепш падрыхтавацца да прабегу. Цяпер, калі пройдзена ўжо амаль 9.000 кілометраў і самыя цяжкія ўчасткі заду, мы можам сказаць, што нашы савецкія жанчыны, савецкія дзяўчаты звыклі на вялікія поўныя, што мы можам перамагчы і не такія трудныя.

Божа, на гэтым шляху было не аднаго ўдзелу выключна жанчыны, пачынаючы ад камандора і заканчваючы кіраўніцамі і журналістамі.

ДЗЕННИК МАРЫ БУРЛЕВАЙ

Перад намі два густа спісаныя агульныя шпіты. Яны і разабіраюць пачары. Толькі некаторыя старыя цыфра працягваюць аўтар сава на-халу, сядзячы ў машыне. Гэтыя шпіты — дзёнікі вайсковыя дзесятай машыны Мары Бурлевай. Маладая жыводарская дзеўчына-комсамолак, працягваючы дзесятай гароду і сямі вёскаў нашай савецкай радзімы, бачыла аднаго аднаго новага і цікавага. Яна вельмі рада была ў выдатным людзям у нашых гарадках. Паўная ўражанні Марыя рашыла завесці дзёнік у сваёй машыне. Яна вельмі рада была ў выдатным людзям у нашых гарадках. Паўная ўражанні Марыя рашыла завесці дзёнік у сваёй машыне.

21 вересня. У 7 гадзін 30 мінут раптам мы стартвалі з Кіева на Гомель. Чым далей, тым больш сустрэліся людзям. Ітак мы ў аўтапрабегу Беларусь. Гэта шостае па ліку рэспубліка, яна вельмі наведана. Перш за ўсё кіравалі ў вочы вельмі добрыя дарогі. Мы бачым добрыя дарогі і ў Чувашы, у Татарыі, Башкірыі, на Украіне, Але беларускія дарогі, апрача ўсяго, вельмі прыгожа мастацкі аформлены. На працягу дарогі ў вельмі трыма вельмі прыгожымі калоніямі камуністычнай партыі і ўрада. На дарогах скверы з калумбамі кветак, бяскелькі, дзе можна добра адпочыць.

СЛАУНАЕ ПЛЕМЯ

З маленькага казахстанскага гарода Аўтабас аўтамабіля доўга істужкай вышліўшыся на дарогу на соўгас «Улу-Тару». Вяземныя стая, пакрыты памойкай травой. Ні жывой душы, ні аднаго насельніка пункта. Дарога мала наездана. Благодонны прасторы стаялі нагаражлі небеспейкай машынам і людзям. Неклякі запас вады быў у аўтабасе, шлях далёкі — 500 кілометраў да бліжэйшага населітца.

Не паспелі ад'ехаць і некалькі дзесяткаў кілометраў, як раптам калону насілі прадліўшы дождж. Размыла ўсю дарогу, машыны вялікі і пачалі буксавань. Далей ехаць немагчыма. Начле немінуць.

Анастасія Петруна Волкава — камандор прабегу — сціклава аэтараную парадку. Трэба было вырашыць найважнейшае пытанне — іці наперад ці не. Ну, мы паказаліся. Большасць была за тое, каб рушыцца наперад. Рашаючае слова ўзяла Анастасія Петруна. А ў камандора ўжо было гатовое рашэнне. Бывосона было іці наперад. Волкава адчула некалькі вялікіх гарачыняў сваіх таварышоў. Яна сказала сваё апошняе слова: «Застаёмся». Калона застаўлася наваць у ступу.

Першая ноч у ступу. Дзяўжыня на калоне расставіла варгавых, папрыскала імену. Невызначны паходны лагер, ахутаны начной немрай, пагружаны ў глыбокі сон. Стонанні людзі спайнона заснулі.

Раптам ўсё было на нагах. Кожны вадзіць аўтамабілі машыну, змаваў матор. Ірына Нікалаўна Садава — тэхнарку прабегу — шчыра праверыла машыны. Дзяўжыня даказвала камандору: «Машына гатова і нахалу!»

На машынах — раздзельна гучны голас камандора. Вялікіны стаялі напоўніцы гудам матораў, пахам апрацаванага газу. Калона рушыцца ў дарогу. Наведаная маторавыя рыхтавала адражым спадарожнікам наперадзі. На кожным кроку іх падспераў нечаканы «спортыс».

На пятыццацікілометровым раптам зламалася аварыя паўнось на 7-й машыне. Да насельніка пункта — дазва. Што рабіць? Трэба было быстра прыняць рашэнне. Камандор прабегу і тут смела вышліў з дзяжыста станаўчыца. Былі розныя думкі. Некаторыя прапанавалі спыніць усю калону і чакаць, пакуль прыбудзе запасная частка з бліжэйшага соўгаса, але гэта магло парушыць графік маршруту на 2-е сутка.

Дакладная дысплынаваная Анастасія Петруна перабра рашыла: — Ёздем далей, — коратка сказала яна.

Каго-ж пакінуць з машынай? У гэты час да камандора падходзіць машына калоны Елена Пыскунова.



А. А. Вінаградова — шофер-вадзіцель машацка аўтапрабегу.

— Тав. камандзір! Дазвольце застацца пры машыне. Волкава ўхмыльнулася: яна сама намачала лёту кандыдатуру. Елена Піскунова — бацьмы, выдатны таварыш, комсорг. Тэхнічна падрыхтаваная, скончыла ваенна-транспартную акадэмію.

З поўнай упэўненасцю, што ўсё будзе добра, Волкава села ў машыну, распарадзілася пакінуць застаўнішых харчаванне і ваду. Калона ўзяла курс на бліжэйшы соўгас, каб хутчэй высадзіць дапамогу пачыраўшай машыны.

Вадзіць машыны Тая Ціханавіч у духу з Еленай Піскуновай засталіся ў ступу. Гэтыя мужныя дзяўчаты-комсамолкі ні минуты не сумвалі. На бліжэйшым вазеры яны заняліся палываннем на дзіўных кавах. Пакінуўшы ім вытоўка апраз прыгадзілася. Палыванне даставіла ім німала прыемнасці.

Непракметна праійшо паўтара сутак. Таварышы аб іх не забыліся. Прабываўшы машына даставіла гатовую дазель. За чатыры гадзіны энергічнай работы дэталі была рэстаўравана і астаўнічыя спадарожнікі пунціліся дагнаць сваіх таварышоў. На трэці дзень яны прыбылі ў горад Джусалы, дзе ўлізіся зноў у дружную сям'ю вадзіцель.

Іныя пясамы малых Кара-Кумаў. Ноччу ў дароце прышлося зрабіць некалькі перапраў праз ары. Адзін з іх аказаўся выключна вялікі і глыбокі. Трэба было перараўняць машыны з кругота спуску. Рашылі рубіць траву і ўшчыльняць ары. А трава была калочная, немагчыма было дэкараўна голымі рукамі. Ары быў глыбокі, прышося раўняць. Калю да рукі і ногі, але нішто гэтага не заўважалі. Дружна, самадана прапавалі. Правазілі тры гадзіны. Пераправа была праведзена на «зьялтва». Ні адна чалавек не вышліў са стругі. Ні аднаго сумнага тавары. Жарты і смех, песні і танцы пад любімым гармонь.

І зноў, адпачыўшы, калона рушылася наперад.

Знаходзічыся далёка ад Масквы, часамі аддалены ад людскага жыцця на сотні кілометраў, яны жылі поўнакрэўным жыццём нашай краіны. Рэгулярна чыталі газеты. Міжнародны Юнаіт дзень застаў іх у малых Кара-Кумах. Гэты дзень яны адсвяткавалі, як многія таварышы, не горш, чым у сваё дома. Аду з машыны ператарылі ў трыбуны. Назадзілі мітынг, было многа гарачых, ухваляваных выступленняў.

У горадзе Сталіно (Данбас) удзельніцы прабегу адгукнуліся на заклік работніц «Трохгорні». У таварышу іспанскім дзеям і жанчынам было сабрано 600 рублёў.

На працягу свайго маршруту калонны вадзіць аўтамабілі першакласныя гіганты індустрыі: сталінградскія трактарны завод, Днеправа — бацьмы, выдатны таварыш, комсорг. Тэхнічна падрыхтаваная, скончыла ваенна-транспартную акадэмію.

З поўнай упэўненасцю, што ўсё будзе добра, Волкава села ў машыну, распарадзілася пакінуць застаўнішых харчаванне і ваду. Калона ўзяла курс на бліжэйшы соўгас, каб хутчэй высадзіць дапамогу пачыраўшай машыны.

Вадзіць машыны Тая Ціханавіч у духу з Еленай Піскуновай засталіся ў ступу. Гэтыя мужныя дзяўчаты-комсамолкі ні минуты не сумвалі. На бліжэйшым вазеры яны заняліся палываннем на дзіўных кавах. Пакінуўшы ім вытоўка апраз прыгадзілася. Палыванне даставіла ім німала прыемнасці.

Непракметна праійшо паўтара сутак. Таварышы аб іх не забыліся. Прабываўшы машына даставіла гатовую дазель. За чатыры гадзіны энергічнай работы дэталі была рэстаўравана і астаўнічыя спадарожнікі пунціліся дагнаць сваіх таварышоў. На трэці дзень яны прыбылі ў горад Джусалы, дзе ўлізіся зноў у дружную сям'ю вадзіцель.

Іныя пясамы малых Кара-Кумаў. Ноччу ў дароце прышлося зрабіць некалькі перапраў праз ары. Адзін з іх аказаўся выключна вялікі і глыбокі. Трэба было перараўняць машыны з кругота спуску. Рашылі рубіць траву і ўшчыльняць ары. А трава была калочная, немагчыма было дэкараўна голымі рукамі. Ары быў глыбокі, прышося раўняць. Калю да рукі і ногі, але нішто гэтага не заўважалі. Дружна, самадана прапавалі. Правазілі тры гадзіны. Пераправа была праведзена на «зьялтва». Ні адна чалавек не вышліў са стругі. Ні аднаго сумнага тавары. Жарты і смех, песні і танцы пад любімым гармонь.

І. ТУРЦІН, С. ГАЛІН.

ВЯЛІКІ ВОПЫТ

Мне не ўпершыню прымаць ўдзел у прабегу. У 1934 годзе я прымаў ўдзел у аўтапрабегу Масква — Тбілісі — Масква на 6 тыс. кілометраў. Пасля сканчэння прабегу я атрымаў граматы Нармакцяпрама, імяны гадзіны і грашовую ўзнагароду.

Захвалючыся абарончай работай, я прымаў ўдзел у вяснянскім пачынам аўтапрабегу (без святла) у працягу на 200 кілометраў. Мая машына была гатовай. За гэты прабег я быў ўзнагароджана граматай ЦС Асававіяна.

Але я не толькі шофер, я і парашуцтыка. Маю 13 прыжкоў з вышыні ад 500 да 2 тыс. метраў. Прымаў ўдзел у прыжках на парадзе ў гонар чэкаўскай, у гонар VII з'езда саветаў, у дзень авіяцыі. Якое шчасце было для мяне прымаць у прысутнасці любімага роднага Сталіна, у прысутнасці яго саратнікаў і кіраўнікоў партыі і ўрада! Гэты дзень пачаўся адстаўка ў намі.

Ціперашні наш аўтапрабег пачаўся ў міне вельмінае ўражанне. Я атрымаў вялікую практыку, яшчэ больш наваца машыну, праверыла сама сабе.

І. РАКІЦКАЯ, шофер.



І. І. Раціцкая — шофер-вадзіцель машацка аўтапрабегу.

БУДУ МАЦНЕЙ ТРЫМАЦЬ РУЛІ!

З 12 год пайшла я працаваць на найму. Вельмі нямёр у 1916 годзе. Доля не было каму заробіць. Матка мяне аддала ў панчошную майстерню. Гаспадыня прымушала больш нячытчы дзяцей, чым вучыцца раматку.

У 1924 годзе я пераехала з Радзімы ў Ленінград. Тут я паступіла ў комсапол, будучы ўжо маткай дзю дзяцей. У 1927 г. паступіла ў партыю. Паўнай прафесіі ў міне не было. Рашыла пайці на курсы шофераў. І вась у 1930 годзе пасля 3-х месяцаў вучобы я атрымаў званне шофера трэцяй катэгорыі. Зараз пераведзена ў 2 катэгорыю.

У 1934 годзе забавандылі на савецка-фінейскай грамадзі сабі найгому. Сваіх дзяцей я выхоўваю сама. Зараз я займаюся на курсах механікаў.

У калектыве аўтапрабегу з Ленінграда мы ўдзех. З вялікім задавальненнем я атрымаў прыняць ўдзел у аўтапрабегу. Была ўпэўненасць, што не буду апошняй. У асаблівацістичным спадарожніцтве ў часе прабегу я гэта даказала.

Многае мне даў прабег. Я бачыла выдатнае жыццё працоўных нашай краіны, аб гэтым і рэскажу сваім дзеям. А ўражанні вельмі багата.

А. А. ВІНАГРАДАВА, шофер.



Серафіма Слесьяніна Арлова, пошмаліт машацка аўтапрабегу.

ДЗЕНЬ У КАРА-КУМАХ

Пасля надойгіх збораў і сядання калона жаночага аўтапрабегу стартвала в Арыска на Іргі. Шлях ішоў праз Малыя Кара-Кумы. Гэтая пераходу ўдзельніцы прабегу з непарывальна чакалі ўжо даўно. Ведалі, што тут будзе вялікі труднасці і рыхтавалі іх перамагчы.

На купіністых стэпавых савецках месілі 15 аўтамабілі. Загарэны тавары дзяўчат з цікавасцю вышліваў і кузаваў.

— Дзе вось яны якія Малыя Кара-Кумы! Вадзіцельны пасячыны прасторы сям-там, пакрытыя мээрна стэпавай расліннасцю, а часамі і вуліцы, аказалася, пачаўся дзень авіяцыі.

Але гэта толькі аздавалася. Шэраваўшы коці пры бліжэйшым разглядзе аказаліся высыханымі кустамі савасуа. Калочная трава прына трывалася карынным за пасок, і жаўтаватыя красавіцы-ащары доўга шырылі паміж жорсткіх траў а горамі пахам пашу.

На пасячыны вуграных перухама савецкі вадзіцельны чорныя ары. Яны аўдзіліся цудоўнай шчыльна і палюўнічы сэрцы не вытрымалі...

У гэты дзень у аўтабасе было многа дарожы. Вадзіцельніцы сям і другой машыны Ірына Якушына і Тая Максімава падстраілі стэпавыя ары, а Жыя Садава транна зрэвала лэтра.

За некалькі дзён да ўстаўлення аўтамабілі ў Баракумскую пустыню тут праійшы моцны ліўні. Іны «спрылі» паскі, але затое размакла пярэняя корка, ачыніла накрывалоча наверхню саланчакавых бакоў Кара-Кумаў, і гэта прынесла калоне німала труднасцей.

Праз 140 кілометраў на шляху калоны пачалі сустракацца саланчакавыя баготы і броды. Асабліва запаматаўся адзін пераход праз вялікі брод. Было гэта ўжо напалвара. Брод аказаўся вельмі глыбокім. Трэба было насалць масток. Вакол ні дрэўца, ні кусточка. Адна калонная трава.

У ход неадкладна пунцілі лопаты, рубілі жорсткую, усаджваю доўгімі калочкамі, траву, рубілі коці і насцілалі дарожку праз брод. Ад калочнай травы нікі рукі, але гэтага не заўважалі.

Першая машына, праійшоўшы на саматужнае мастку, астрава на колы ў балоце. Да яе кінуліся чалавек дзесяць, меўшы высокія боты. Праз секунду да іх паласалі астатнія. Ніхто не ўпаў і не застаўся ў баку. Кожная хацела дапамагчы.

Падхаленая некалькімі дзесяткамі рук машына хутка аказалася на другім беразе. Сядзям за ёй вышліўлі другую, трэцюю. Праз паўтара гадзіны пераправа была ааааааа.

Апошнія машыны вышлівалі ўжо ў подемках. Ноч у пустыні наступала адрау. Вышліўшыся і прабываючы адначай прахалі, але шчасліва, што справіліся з вялікай пераходнай, удзельніцы прабегу, як маглі, ачыніліся ад ліпкай траў.

Доўга працелі ногі, перапарылі абуток. Доктар Баргатава раздала ўсім на маленькай шклянцы парчэўна. Палячэраі і рушыліся далей.

Праз некалькі кілометраў сустраклі вадзіцельны саланчакавыя баготы. Шукаць аходу ў подемках было бавасона і камандор адуў агад — размясціцца на нацлер у пустыні. Хутка палілі верхі машыны. Наставілі іх чыцьняй калоннай па тры ў рад і закутаўшыся ў ватны спяганьня каспном, заснулі, паўземачы у машынах.

Рапцішы пах'ем і тудалі былі на доўгімі. Праз пяць мінут пасля ігдала ўсё было гатовым рухаліся далей. Набуўсавалішы ў саланчак, машыны зноў, з дапамогай усёй каманды, удала выбраліся на пярэнюю дарогу.

На кароткай стацыі правалі мітань, прынесены ХХІ Міжнароднаму юнацкаму дню і накіраваліся ў Іргі — горад у пустыні.

С. ЧЭРНЫЯ.



Удзельніца жаночага аўтапрабегу тав. Касарова М. І. амаццалася агляд машыны перад адпраўкай в Мяска. (Фота Я. Салыветына).

ны пакінулі Яраслаў. Нашы машыны заклікалі кветкам. Увадзі курс на Іванова.

28 жніўня. Выехалі з Горкага ў Чабаксары. Дарога мясцамі добрая, мясцамі дрэнная.

29 жніўня. У Чабаксары.

30 жніўня. З Джусалы дарога на Каваліска аязкала стэпам на старо-му паштоўнаму тракту. Кожная машына пакідала пасля сабе хмары адыр. Па баках дарогі сустракаліся аўрагі. Раптам з лэвага боку паказалася рака Сыр-Дар'я. Праможа рака! Яна то ўзходзіла ў бок, то нахалоўкала да дарогі.

На працягу двух кілометраў некаторыя машыны прышлось пахштурхавань. Мая машына ішла баводары.

30 жніўня. З Каваліска ўвадзі старт на Арыска. Уся дарога стэпная. Рэдка хмыльнікі. Сустрэліся іх абава, вакол іх вурты казахай, цэлыя каласы. Ліх самых азёр іна сьпева проса, длія, арбузы. Малючыя палі вачок зрыты канаўкамі. Гэта ступен абвадненне. Ліх вурт пасуцца на некалькі вярбадуў.

Нечакана паказалася вад. Перад намі раскрылася неспыная блакітная шыра Арыскага мора. Далёка на гарызонце віднеліся рыбалоўчыя каравы і сам горад Арыска з яго белымі дымкамі. У Арыска мы паднеслі падарунак — вялікую рыбіну. Жыхары Арыска сёння сьвяткуюць каляны стаханавіцкага руху.

31 жніўня. Уехалі ў паскі малых Кара-Кумаў. Чым далей ўходзілі ў пустыню, тым часцей пачалі сустракацца пасячыны перавады.

1 вересня. Сёння — Міжнародны юнацкі дзень. У дароце правалі мітань. Нам аўтоўс Анна Іванавна ў прычынах свята пачаставала ўсіх цукеркамі. На шляху ў горад Чэкара Ірына Якушына падстраіла ары. Ірына Садава хацела даведацца да бліжэйшага горада, пачала павіць вадой, але ары адсправіўся, кінуў Ірыну ў руку і... палаяў.

Нам было і смешна і крыўдна, мы хацелі ары прысваці ў Маскву.

5 вересня. Зноў роўны, адкрыты стэп. Дарога ўенна аэмыка. Калонны ідэа бытае. Вось блыскава рака, праз якую прышлося перапарыцца

на пароме. Гэта — Урал. Яна напаміла нам аб сямёрці Чапаева, толькі ён заліў на 110 кілометраў ніжэй нашы перавады. Там яму паступілі помнікі. Нам прыезд у Калмыкоўскую сунуа з гадзінай гарачай смерці Васіля Іванавіча Чапаева.

8 вересня. Здалек паказаліся высокія трубы заводу. Мы прыехалі ў Сталінград. Нам аказалі гарачы радучны прыём.

9 вересня. Наведалі ОТЗ. Цудоўнае ўражанне!

12 вересня. Радоў. Горад вельмі прыгожы. Шмат асфальтаваных вуліц. Хоць трайдышоў, вуліцы ўставаюць у зялені. Цудоўны театр! 13-та стартуем на Сталіно — на фэдыку стаханавіцкага руху.

14 вересня. Прыбылі ў Запарожжа. Прайдзена 7.000 кілометраў без адной адыркі. Усе удзельнікі бадабра і вдалыя. Машыны ў добрым станаўчыцы.

18 вересня. Вось яна — слаўная сталіца Украіны — Кіеў. Выдатны

„Іспанскі народ ніколі не забудзе аказанай яму народамі СССР дапамогі“

(Заява іспанскага міністра замежных спраў)
ЖЭНЕВА, 24 верасня. (БЕЛТА). Даведзены, што аб'ява ў Савецкім Саюзе на дапамогу жанчынам і дзецям Іспаніі, ужо дасягнулі на 20 верасня 7 млн. рублёў, іспанскі міністр замежных спраў Вайо, які знаходзіцца ў Жэневе, зрабіў карэспандэнту ТАСС наступную заяву:
„Іспанскі народ з глыбокім хваляваннем, хоп гэта не а'явілася для яго нечужанасцю, сустраў першыя паводнаванні аб той дапамозе жанчынам і дзецям Іспаніі, кую ў гіганцкіх размахар разгарнулі народы Савецкага Саюза. З таго часу кожны новы вестка з парламентарнага аб дапамогу хоць гэта і аб рэвалюцыя, прамаснае савецкімі рабочымі і вайскамі, сустракаецца ўсім іспанскім народам з бязмежнай удачлінасцю. Я добра ведаю той энтузіязм,

Справа работнікаў ГУМ'а С У Д СВЕДКІ АБВІНАВАЧАЮЦЬ

Допыт сведкаў выкрывае ўсю хлуно, крывадушша і двурэчлівасць пасудных, якія адмаўляліся нават ад папярэдніх сваіх паказанняў. 44 сведкі азілі за адным выхадзіць да судовага стала. 44 сведкі падваржаюць злучную ланцужок спекуляцый, самаснабжэння і хабарнікаў. Прывіснуты да сцяны іх паказаннямі абвінавачаны адна працягваюць хлуны, вывадчыца. Праўда ім вочы колы, якія крывадушча парчаць, зневажаючы сведкаў.
Сведка Мятнік раскавае, як узымку да некалькіх раз прыходзіла спекулянтка Айсепштат з мануфактурнай, купленай у ГУМ'е, Мятнік купіла ў не чатыры адрывы шоўку, тры пары цёплай бялізны, 7 метраў мануфактуры і інш. Аб такіх-жа пакупках у Айсепштат гаворыць і другая сведка Рыза Мазіна.
Сведка Гусаренка выкрывае хлуны Любошына, які запав'яў, што ў яго адрыве было «усё ў параку». Аказваецца ў судова-шоўковым адрыве ярэнка выстраілася палая чарга з работнікаў ГУМ'а. Тут былі Маржаў, Абелсон і інш. Адрывы ў такую чаргу стаў і сам Гусаренка; прадаваў шоўк. Але Маржаў алгаваў Гусаренка купіць шоўк: «Не на вашай кішэні», — сказаў ён.
Маржаў тут-жа фотас і Актарскі, толькі пачынае заўважыць: «Даво часнае слова пралетарскаму суду, што я гэтага не гаварыў... Новая хлуна!»
Гусаренка бачыў, як адна жанчына да хабар 20 рублёў вартаўніку Кунішкіму за тое, што ён купіў для не мануфактуру.
Шыкава паказанне загадкава абутковага складу Грэчаніна. Гэты сведка, вольні і яноўкай, выкрывае ўсю сістэму самаснабжэння, якая панавала ў ГУМ'е. Тавар іржучым работнікам ГУМ'а адпускаўся прама са склада. Загадчык абутковага ад-



21 верасня ў Маскве на стадыёне «Дынама» адбыўся футбольны матч паміж Турцыяй і маскоўскай акадэміяй спартыўнага таварыства «Спартак». Ігра за выхадзіць перамогі выйшлі «Спартак» з лікам 3:1. На здымку: Герой Савецкага Саюза В. С. Малавкэ ў сярэдзі галадоў матчу.
Фото Вялікажана (СФ).

НОВАЯ ПРАДПРЫЕМСТВЫ У БССР Шклозавод у Рагачове

Башмакярніцтва прыступіла да праектавання пабудовы ў гора Рагачове новага магутнага механізаваанага шклозавода, які будзе аснашчаны шклянымі кансервавымі банкі. Вытворчая магутнасць заводу — 100 мільёнаў пакушкінаў у год. Пры заводе будзе абсталявана спецыяльная печка для выпуску шкла, якое не б'ецца — «спірокс». На пабудову заводу асцягнана 20 мільёнаў рублёў.
На менскім шклозаводзе «Пролетарый» будучы спецыяльны механізавааны канвер для адраскі базака на закладным круг. Канвер скаропіць на 50 проц. падобную рабачую сілу і на якім прапарт аменшыць бішчэ шкла. А. З.

Выканалі план другой пяцігодкі

21 верасня барысаўская фабрыка імя Кірава выканалі вытворчы план 2-ой пяцігодкі. Фабрыка дала гэтай перамогі ў выніку разгорвання стаханавскага руху. Зараз на фабрыцы залічана 819 стаханавцаў і 181 ударнік. Падлеткі рабочых абавязаліся на канца года выпусціць прадукцыі на 2 мільёны 500 тыс. рублёў звыш плана.

Ад Бярэзінскага РК КП(б)Б

Згублены партбилет увору 1936 г. № 062362, выданы на імя Мокрара Фёдара Карнавіча, лічым несапраўдным.

Ад Талачынскага РК КП(б)Б

Згубленую кандыдацкую карту № 0649661 увору 1936 г. выданую Талачынскім РК КП(б)Б на імя Шырко Фёдара Ефімавіча, лічым несапраўднай.

ПАВЕДАМЛЕННІ

26 верасня, у якім часе Дома партыі, у 7 гадзін вечара, для партыйнага актыва горада — грамадзян дэклара тав. Пася на тэму: «Супроць контррэвалюцыйных траіцкіх і нацыяналістычных скажэнняў у асветленні гісторыі КП(б)Б і пралетарскай рэвалюцыі ў Беларусі».
Вілеты можна атрымаць у горад-комах КП(б)Б.
Дом партыі Мемгарма КП(б)Б.
— 26 верасня, у 2 гадзін дня, у Доме культуры (Комсомольска вул. № 26) адбудзецца нарада акрапар парткомаў і парткомаў Катавіцкага раёна.
Узяў ўсіх абавязкова і бее спавення.
Нагавоціць гораднорм КП(б)Б.
Ч. в. а. аднавага рэдактара А. П. ДЖЭЛЮК.

ЗАБОЙСТВА ЯПОНСКАГА МАТРОСА У ШАНХАІ

Японскі дэсант заняў важнейшыя раёны горада
ТОКІО, 23 верасня. Паводле паказанняў шанхайскага карэспандэнта акадэмія «Лонга Пуэй», у Шанхаі адбыўся новы «японскі інцыдэнт». На словах карэспандэнта, на адной з вуліц міжнароднага сельметра, невідомыя кітайцы напалі на трох японскіх матросаў. Адрыв матрос забіў, двое паранены Японскай морскай пяхота неадкладна заняла вуліцы, якія прылягалі да месца «інцыдэнта». Усе палароны асобы абышковава.
У сувязі з гэтай падзеяй, Флагманскі карабль трэцяй эскадры «Акіму» высядзіў лоды десант. Апошні супрацоўнічае з часткай японскай морскай пяхоты ў ажыццяўленні назіральнага мер па ахове японскага квартала ў міжнародным сельмерце».
ШАНХАЙ, 24 верасня. Сёння ра-

ПРЫЗЫЎ У РСЧА ВЫКЛЮЧНА МОЦНАЕ ПАПАЎНЕННЕ

ДВУРЖОНА, 23 верасня. На рабачым закончан прызыў. Палагуляючы вышні прызыў і парагубаваючы іх з прызывамі мінулых год, бачыць вялікую роўніцу. Чырвоная Армія атрымала ў гэтым годзе выключна моцнае, пшэмнае, жыццерадаснае папаўненне. Усе прызыўнікі з неадарнем чакалі аднаго заклічання прызыўнай камісіі: «Згодзе!»
Вось некалькі характэрных гістаў, якія яра сведчаць, што жыл-

ВЕНТЫЛЯТАР ДА ТРАПАЛЬНАЙ МАШЫНЫ

Ільотравальныя машыны звышайшы пры рабоце даюць многа выдыв. Науковым работнікам Горадскай ільотравальнай станцыі Мабраў прытасавалі да трапальнай машыны Антонава пыхасоо-вентылятар. Машына з такім прытасаваннем працуе на станцыі і дае велікі доб-

ПОСПЕХ ГАРАДОШНІКА ПЯТРОВІЧА

У Мемскіх вырнулася каманда гарадошнікў БССР, якая прымала удзел у ўсесаюзных спаборніцтвах на гарадах у Сталіно. На долу аднаго з лепшых гарадошнікў рэспублікі Івана Пятровіча вымаў бузкі поспех 15 фігур ён вышў 23 бітмі (паўна). Усесаюзны рекорд на 15 фігур — 22 бітм. Рэкардсменам СССР масквічым Ермлаў і Родін на 15 фігур патрацілі на 24 бітм. Рэзультат Пятровіча на 15 фігур найлепшы на спаборніцтвах ён заняў першае месца.

ГАНДЛЁВАЯ ХРОНІКА

З 34 верасня Наркомунганду БССР устанавіў рэнтнічы адпускія лены на салёных гуркі і пампору. Кілограм салёных гуркоў першага гатунку ў гарадах Мемску, Вібеоку, Гомелі, Магілеве, Бабурыску, Мазыры і інш. каштуе 70 кап., другога гатунку — 60 кап., трэцяга гатунку — 55 кап.
Кілограм салёных пампоруў першага гатунку каштуе 75 кап., другога гатунку — 60 кап. і трэцяга гатунку — 55 кап.

НА ПЛЕНУМЕ ЛІГІ НАЦЫІ

ЖЭНЕВА, 24 верасня. На ўчарашнім вышнім пасяджэнні пленума ЛІГІ напай быў агладом дэклара мавізнай камісіі па пытанню аб малятах абіскай дэлегацыі. У дэклара ўказваецца, што ні адзін член камісіі не прапанаваў прызнаць гэтыя маляты несапраўднымі. Як паведамлялася ўжо, малятная камісія прапанавала лядому зацвердзіць маляты абіскай дэлегацыі на каную сесію, не глядзячы на наяўнасць некаторых сумненняў у іх сапраўднасці. Дэлегат Абісіні Таева заявіў, што яго дэлегацыя не згадзілася безагарачна з матывіроўкай дэклара маляцтвай камісіі, але прымае выдыв дэклара з уважлінасцю.
Дэлегат Венгрыі патрабаваў павяжынага галасавання. Да гэтага па-

Усебеларуская выстаўка прадукцыі прамысловай кааперацыі

Прамысловыя ардыі пачалі аббор рэспублікаў для рабных выставак, прадукцыі шырокага спажывання, якія арганізуюцца паміж 1 і 10 кастрычніка ў Вібеоку, Гомелі, Бабурыску, Оршы і Магілеве. Адначасова падрыхтоўваецца ўсебеларуская выстаўка прамысловай кааперацыі ў Мемску. Яна адкрыецца 15 кастрычніка. На гэтай выстаўцы буд-

ДВА ўСАСЯЗНЫЯ РЕКОРДЫ

23 верасня ў Кіева заручылася менская каманда Асавалыхіна, якая прымала удзел у ваенна-лічыміх спаборніцтвах ліш буйшчым гарадоў Саюза. У камандзе — 12 чал. На спаборніцтвах каманда ўстанавіла новы ўсесаюзны рекорд на тэнішную тэрмітны бамб. Жаноча-

ГЭТЫМІ ДНЯМІ! На экране гукавога кінатэатра „ПРОЛЕТАРЫЙ“ гукавы мастацкі фільм па раманах ЖУЛЬ ВЕРНА — „ДЗЕЦІ КАПІТАНА ГРАНТА“ ГЭТЫМІ ДНЯМІ!

ГУКАВЫ КІНАТЭАТР „Інтэрнацыянал“ Ад 25 верасня на экране новы гукавы мастацкі фільм „ТРОЕ з АДНОЙ вуліцы“ У галоўнай ролі: Коваль-САМБОРСКІ

Памішканне БДТ-1 БЕЛАРУСКИ Дзяржаўны Тэатр ОПЕРЫ І БАЛЕТА СЕННЯ, 26 верасня, 3-х дзень, мучыца ДЗІЛІВА. ВАЛЕТ КАПЕЛІЯ ВАЛЕТ Пастаноўка заслужанага артыста рэспублікі Лолухова Ф. В. Афіцэнт балетнае Актар Гусь П. А. Афіцэнт мастака Бобшыца М. П. Абанемонт № 9. Працягваюцца прыём заявак на сталкіх месцы.

4 Усебеларускі з'езд таварыства Чырвонага крыжа адкрываецца 28 верасня ў 7 гадзін вечара ў Доме комасветы (рог вуліц Энгельса і К. Маркса). Партгруппа — у 6 гадзін вечара. ПРЫЗЫЎ ЦК т-ва ЧЫРВОНАГА КРЫЖА БССР

БАЛАНС Беларускага саюза кааперацыі інвалідаў „БЕЛКААПІНСАЮЗ“ на 1 студзеня 1936 г. і параўнанне яго з данымі балансу на 1 студзеня 1935 г. (у тыс. рублёў).

АКТЫЎ	СУМА		ПАСІЎ СУМА
	На 1-1-35 г	На 1-1-36 г	
1. НЕАБОРАТНЫЯ СРОДНІ			
1. Асноўныя сродкі ў эксплуатацыі	4083,1	4564,3	
2. Наскопчанае капітальнае будаўніцтва	140,7	101,5	
3. Адрываўныя сродкі	1971,0	2540,6	
4. Выдаткі будаўніча перыяду	177,5	155,7	
5. Страты мінулых гадоў	—	166,7	
УСЯГО ПА I ГРУПЕ:	6872,3	7528,5	
II. АБОРАТНЫЯ СРОДНІ			
1. Вытворчы запасы і вясковачная вытворчасць	1720,3	2369,2	
2. Тавары і гатовыя вырабы на складах і ў шляху	2892,5	2690,2	
3. Прадметы, выдзеленыя для рэалізацыі	13,0	1,9	
4. Наяўныя сродкі	451,3	486,1	
5. Рэалізі і іншыя актывы	2761,3	769,8	
УСЯГО ПА II ГРУПЕ:	7358,4	6317,0	
ВАЛАНС	18780,7	13845,6	
СТРАТЫ			ПРЫВІТКІ
1. Страты ад рэалізацыі		38,0	
2. Страты ровняня		756,2	
3. Утварэнне рэзерваў		59,3	
4. Адміністрацыйныя выдаткі саюза		153,8	
УСЯГО СТРАТ:		1007,3	
НАКАПЛЕННІ ЗА 1935 г.		1710,0	
ВАЛАНС		2717,3	
Старшыня прэзідыума Беларускага аюза ШЭРМАН.			
Заг. ўчотна-фінансавая група ІМНЮУ.			

Інстытут масавага завочнага навучання партактыва пры ЦК КП(б)Б паведамляе, што 27 верасня, у 18 гадзін 30 мін., выступіць па радыё тав. ВЫШЫНСКІ з даклалам на тэму: „Траіцкіска-зіноўеўскі тэрарыстычны цэнтр — перадавы атрад фашызма“. 26 верасня, у 18 гадзін 30 мін., слухайце радыёдаклал тав УВАРАВА: „Партвучоба па радыё ў 1936-37 навуч. годзе“ Дырэктар ІМЗ0 пры ЦК КП(б)Б СЕНЕРМАН

Адкрыт прыём на ЗАВОЧНАЕ НАВУЧААННЕ ў БЕЛАРУСКИ СЕЛЬСКАГАСПАДАРЧЫ ІНСТЫТУТ (паліваводства і жывалогаводства) — г. Горкі БССР; МІЧУРЫНСКИ С.Г. ІНСТЫТУТ ПЛОДАГАРОДНІВАДСТВА (г. Мічурынск, пл. 25 Октабра); МАСКОўСКИ С.Г. ІНСТЫТУТ ГІДРАМЕТЭАРАЦЫІ (Масква 8, Ніжняя Дарога, 19); МАСКОўСКИ С.Г. ІНСТЫТУТ ЗЕМЛЕПРАРАДКАВАННЯ (Масква, вул. Карла Маркса, Рэволюцыйна вуліца № 4); МАСКОўСКИ С.Г. ІНСТЫТУТ МЕХАНІКАЦЫІ (Масква 8, Новое Пасе 15); ВАРОНЕЖСКИ С.Г. ІНСТЫТУТ ЛЕКАВАДСТВА (г. Варонеж, Левацкіна вуліца); ТАКАЖЕ ў дзельна інстытуты па павышэнню кваліфікацыі.

УМОВЫ ПРЫЗЫЎУ Прымаюцца асобы, якія маюць асабістае асярэдняе спецыяльную асвету і сталыя работы ў сельскай гаспадарцы, а таксама арысткі, якія маюць асабіста асвету не ніжэй 4-й класаў і сталыя работы ў год. Паступаючыя абавязваюцца ўступіць у каманду і атрымаць матэматычныя фізічныя і хімічныя ведаванні і падтрымаць іх на вышнім узроўні. Уступіць у каманду дапускаюцца і асобы, якія маюць асабіста асвету не ніжэй 4-й класаў і сталыя работы ў год. Прыступіць у каманду дапускаюцца і асобы, якія маюць асабіста асвету не ніжэй 4-й класаў і сталыя работы ў год. Усе дакументы накіраваць на імя ІНСТЫТУТА адпаведнага спецыяльнага прыёмнага пункта — да 30 верасня.